

Організуем дапамогу адстаючым

Перадавыя савгасы і колгасы, ваш абавязак дапамагчы слабейшым колгасам і індывідуальным бядняцка-серадняцкім гаспадаркам убраць ураджай

Організавана праведзеная ўборка і свачасовая падрыхтоўка да асеньняй сяўбы—моцны ўдар па кулацкім

Адначасова з ўборкай рыхтуюцца да асеньняй сяўбы

У колгасе „Бомінтэри“, Балікавіцкага раёну (Мазырычына) вясёла і жыво праходзіць ва ўдарнай парадку. Колгаснікі і колгасніцы звяртаюць вялікую ўвагу на ўборку яравых культур.

Ужо ў стагі, а на пляну было намечана гэтую колькасць убраць за 7 дзён.

„Расьсьвет Пераможца“ закончыў у орку

З 17-га ліпеня ў буйнейшым колгасе Бабруйскай акругі і БССР—„Расьсьвет Пераможца“ пачалася ўборачная кампанія, якая закончылася 27-га ліпеня. За 10 дзён колгас, дзякуючы актыўнасці колгаснікаў і дапамозе чырвонаармейцаў убраў 250 гектараў жыта і вялікую плошчу сенажаці 3.

Койданаўскі РК КП(б)Б, РК ЛКСМБ і Райколгас-саюз, даволі спаць!

Уборцы ўраджаю ў колгасе „Чырвоны Кастрычнік“ паграмае зрыў

Уборка ўраджаю ў колгасе „Чырвоны Кастрычнік“ Койданаўскага раёну праходзіць вельмі дрэнна. Колгаснікі да працы адносяцца на звычайнаму.

Быў выпадак, калі трэ было вязаць колгасны ямень, а старшыня і загадчык гаспадаркі колгасу ўялі батракоў-колгаснікаў жаць жыта на сваіх уласных палосках.

Зрываюць разьмержаваньне е сенажаці

Разьмержаваньне сенажаці сярод колгасаў і індывідуальнага ськтару па Дудзіцкім сельсавеце (Мазырычына) праходзіць дрэнна. Сенажаць, якая адведзена колгасам ад індывідуальнага ськтару, яшчэ да гэтага часу не заменена іншай сенажаццю.

Кеўч, замест выпраўленьня сваіх памылак заўважаюць: „хто пойдзе ў колгас—той і атрымае сенажаць, а хто па-за колгасам,—не атрымае“.

Аб дапамозе і ня думаюць

Большая частка колгасаў Вузьдэнскага раёну (Меншчына) ва ўдарным парадку пачала ўборку ўраджаю, але ёсьць і такія колгасы, якія да ўборкі яшчэ не прыступілі (колгас „Новстарына“).

не хапае для таго, каб убраць вялізарную плошчу ўраджаю, а грамадзкіх р-ну ніякай дапамогі не аказвае колгасам ва ўборцы.

На п перы—ударны, а н спр в—іліжэ-дарнікі

Комсамольцы—колгаснікі Чэбатковіцкага колгасу, Уваравіцкага раёну, абвясцілі сябе ўдарнікамі на правядзеньню ўборачнай кампаніі, але ніякай ударнай работы на ўборцы не праводзяць.

РАУНЯЦА ПА СТАЛІНЦАХ

Колгас імя Сталіна (Віцебшчына) складаецца з 7 аддзяленьняў на агульнай плошчы 1540 га. Аддзяленьні знаходзяцца на адлегласьці ад цэнтру колгасу ад 1 да 4 кілёметраў і падразьдзяляюцца на невялікія паселішчы па 3-6 сямейскіх двароў. У колгасе налічваецца 235 гаспадарак, 820 душ насельніцтва. Склад колгаснікаў вельмі цікавы, тут ёсьць: яўрэі, беларусы, велікарусы, латышы і кітайцы.

саванья ўмовы соц. спаборніцтва вылучыць наступныя таварышоў: Круцько, Ірмачэнка, Лауткіна і Снутову Марылю.



На колгасных палёх

касьці і імкнулася розным чынам пашкодзіць сяўбу. Але дзякуючы адданым адносінам колгаснікаў да сваёй працы, пры ўмелым кіраўніцтве старшыні колгасу, „25.000“—Стволінскага былі ўшчэнт разьбіты кулацкія імкненьні.

ўборцы жыта бясплатна. Баб прыцягнуць большыя пласцы жанчынаў да ўборкі, арганізавана 3 дзівячыя пляцоўкі і адны ясьні.

СЛУХ ЛІ:—Аб ўборачнай і асеньняй-пасяўной кампаніі

Брыгадзёр „Чырвонай Зьмены“ ЛУК'ЯНОВІЧ.

ПАСТАНОВІЛІ:—Нарада лічыць, што не павінна быць месца прагулам і нядбайным адносінам да працы з боку колгаснікаў у час ўборачнай і вясеньня-пасяўной кампаніі.

Баявыя задачы

Члены аддзяленьня Віхры абвешваюць сябе ўдарнікамі на час ўборкі і выклікаюць на соц. спаборніцтва аддзяленьне Левантова.

Колгас імя „16 партызан“ Дукорскага сельсавету, Сьмідавіцкага раёну, на ўдарнаму заканчвае ўборку. Да асеньня-пасяўнай кампаніі колгас паставіў сваёй мэтай пашырыць плошчу пасеваў колгаснага ўраджаю.

Колгасы Сьмідавіцкага раёну закончылі насяў

Амаль усе колгасы Сьмідавіцкага раёну распачалі жніво. З гэтага дня праца пашла ва ўдарным парадку. Усе ўборачныя машыны і трактары на 100 проц. спраўлены.

Комсамольскія ячэйкі не раскачаліся

У Чэрвеньскім раёне батуць бядняцкія групы буйнейшых саў—„Бяльшавік“ імя Леніна з сераднякамі напярэдадні ўраджаю абгаварылі, як найлепш весці гэтую кампанію.

„А РК ЛКСМБ аб уда...“

Нова-Двораўская ячэйка Заслаўскага раёну зусім не дзвіць работы па дапамозе і індывідуальным бядняцкім гаспадаркам у правядзеньні ўборачнай і падрыхтоўкі да асеньняй сяўбы.

„Мы дагэтуль ведалі, што трэба арганізаваць ударныя брыгады, а РК ЛКСМБ аб гэтым нічога ня ведалі“

Вельмі брыдка, тав. Бурэйка, ведаць аб гэтай шырокай кампаніі дзяляцка-спаборніцтва ініцыятыва, якая агарнула нашыя прыемствы, савгасы і колгасы.

На нашаму Бурэйка ня быць ськтарам комсамольскай ячэйкі і старшыней раёна

Колгас імя „16 партызан“ Дукорскага сельсавету, Сьмідавіцкага раёну, на ўдарнаму заканчвае ўборку. Да асеньня-пасяўнай кампаніі колгас паставіў сваёй мэтай пашырыць плошчу пасеваў колгаснага ўраджаю.

